

Нялёгкая, але такая важная праца

Работнікам сельскай гаспадаркі, арганізацый аграпрамысловага комплексу і фермерскіх гаспадарак

Дарагія працаўнікі сяла! Прыміце сардэчныя віншаванні з прафесійным святам — Днём работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці АПК.

Вы працуеце ў адной з найважнейшых галін нацыянальнай эканомікі, забяспечваючы харчовую бяспеку, захоўваючы дастойныя пазіцыі краіны на міжнародным рынку. Сёння Беларусь уваходзіць у пяцёрку найбуйнейшых сусветных экспарцёраў малочнай прадукцыі. Выбіраючы справай усяго жыцця гэту нялёгкую, але такую важную працу на сельскай ніве, вы па праве карыстаецеся ўсенароднай павагай, заслугуеце самыя шчырыя словы ўдзячнасці.

Дзякуй вам за адданасць роднай зямлі, беражлівыя адносіны да прыродных багаццяў нашай Беларусі, вернасць традыцыям самаахвярнага служэння на карысць сваёй краіны. У гэты святочны дзень жадаю вам, паважаныя работнікі і ветэраны сельскай гаспадаркі, моцнага здароўя, бадзёрасці духу, увасалення ў жыццё усіх намечаных планаў і нязменна багатых ураджаяў.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Сакрэты хлебнага майстэрства



Падчас камандзіроўкі ў Віцебскую вобласць, а менавіта ў гарадскі пасёлак Бешанковічы, мне давялося пакаштаваць мясцовы хлеб — ён здаўся на дзіва смачным, духмяным і пышным. Няцяжка было даведацца, якое прадпрыемства выпякае яго, і нават адшукаць аўтараў — майстроў выпечкі хлебабулачнай прадукцыі ў кандытарскім цэху Бешанковіцкага райспажыўтаварыства. Вось яны, на гэтым здымку, — Вікторыя ГАЙДУКОВА і Валянціна КУРМЕЛЬ — сціплыя, простыя, але ўлюбёныя ў прафесію, у сваё

хлебнае рамяство, з залатымі рукамі людзі. Вікторыя — малады хлебпёк-кандытар, першы год працуе ў цэху, закончыла Віцебскі індустрыяльна-педагагічны каледж. А Валянціна — спецыяліст шостага разраду, працуе больш за трыццаць гадоў. Валянціна Валер'еўна дапамагае сваёй маладой напарніцы авалодаць усімі сакрэтамі справы, працаваць хутка, выконваючы тэхналогію прыгатавання і выпечкі хлебабулачных і кандытарскіх вырабаў.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Бяспека і ІТ

«ДАПАМОГА ПОБАЧ»

Праграма для самастойнага ратавання і маніторынг вады, снегу і агню

Распрацаваная Міністэрствам па надзвычайных сітуацыях (МНС) праграма падкажа, што рабіць, калі вы заблукалі ў лесе, ці апынуліся ў палаючым доме, ці да вас у хату запаўзла змяя або здарылася нешта іншае. Нядаўна праграма стала даступная не толькі на тэлефонах-андроідах, але і на айфонах, паведамляюць ратавальнікі. А надземная, авіяцыйная і касмічная сістэмы маніторынгу МНС-нікаў дазваляюць ім своечасова інфармаваць людзей пра іншыя небяспечныя моманты і прымаць меры па ліквідацыі здарэнняў і іх наступстваў цягам васьмі ўжо 20 гадоў. З новай праграмай прапануем пазнаёміцца больш дэтальна.

ІНТЭРАКТЫЎНЫЯ КАРТЫ І САМААРГАНІЗАЦЫЯ

У праграме «Дапамога побач» падрабязна апісана, што рабіць у любой надзвычайнай сітуацыі, якая можа здарыцца ў краіне. Інтэрфейс аснашчаны кнопкай хуткага выкліку службы 101.

СТАР. 5

На ўласным энтузіязме

СТВАРЫЦЬ ПРЫГАЖОСЦЬ БЕЗ ГРОШАЙ

Работнікі дзіцячай школы мастацтваў пераўтвараюць 100-гадовы будынак і навакольную тэрыторыю

Аднойчы яны раззлаваліся і вырашылі пакончыць са стэрэатыпам, што ўстанова культуры на сяле, асабліва калі яна працуе ў старым прыстававым будынку, гэта нешта закінутае, убогае, ну зусім нягэглае. І вырашылі зрабіць сваю школу мастацтваў рамантычным, узнёслым, стыльным памяшканнем, у якое хочацца вяртацца зноў і зноў. Не проста вырашылі — зрабілі. Калі з ганка заходзіш у тамбур, затым у калідор Целяханскай дзіцячай школы мастацтваў, адразу пачынаеш з цікаўнасцю разглядаць сцены, столь. Потым зазірнеш у кабінеты — вока натыекаеца на незвычайныя гарадскія пейзажы, абстрактныя сюжэты. Адусюль патыхае пазітывам. Аказваецца, можна.



У класе камп'ютарнай графікі.

СТАР. 4

ЦЫТАТА ДНЯ



Уладзімір УЛАХОВІЧ, старшыня Беларускай гандлёва-прамысловай палаты:

«Удзел у выстаўках — вельмі важны кірунак развіцця экспарту і знешнеэканамічных сувязяў. Як паказвае практыка, прамы кантакт больш эфектыўны і прыносіць канкрэтныя вынікі. У апошні час цікавасць прадпрыемстваў да ўдзелу ў выстаўках расце. Гэта звязана з разуменнем таго, што калі не ездзіць і не прасоўваць сваю прадукцыю, то не будзе і плёну».



КОРАТКА

• Беларусь знаходзіцца сярод сусветных лідараў па вытворчасці льновалакна, жыта і журавін.



• Ордэнам Маці за нараджэнне і выхаванне пяці і больш дзяцей узнагароджаны 85 жыхарак Мінскай вобласці.

• Акцыі пратэстаў «жоўтых камізэлек» абышліся французскай эканоміцы ў 2,5 мільярда еўра.

• Рэальныя грашовыя даходы беларусаў у студзені — верасні выраслі на 6,8 %.

• У Гомелі ўзнагародзілі ратавальніка Аляксея Ярша, які ў свой выхадны вынес трох чалавек з палаючага дома ў Петрыкаўскім раёне.

